

Простыя рэчы

Соль



КАЛІ забівалі парсюка і назаўтра накроенае сала дастаткова застывала, бацька гукаў маці і прасіў прынесці соль. Матуля хуценька паварочвалася і праз колькі хвілінка прыносіла з кладоўкі поўна насыпаны гарнец.



Маміна соль.

— З якіх гадоў яна тут? — спытаўся я ў мамы. — Мусяць, з саракавых, пасляваенных, ці з пачатку п'яцідзясятых...

Узяў я тады пару прыгаршчаў матчынай солі з сабой у горад, знайшоў адмысловы шклянны посуд са шчылняй, таксама прарыстай накрыйкай, напоўніў яго прывезенай соллю і паставіў на пісьмовы стол, каб закрываць памяць падсольвала душу.

А даўней жа соль была своеасаблівай прысыпкай ад вайны. Падчас панавання смерці, калі кулі, разлітаюцца, як чмялі, не пахачуешся калімі, купленымі ў краме на дзень кавалачкамі.

Вялікі запас бяды не чыніць, але бяда, думалі нашы продкі, чые яго, гэты запас, як хорт зверга. Глядзіш, і загрымела неба жалезным гromам...

КАЛІ ВЫ ПАПДПІСАЛІСЯ НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА» на IV квартал або II паўгоддзе 2014 года — запайніце картку ўдзельніка, выразаіце і дасылайце да 9 КАСТРЫЧНІКА 2014 года ў рэдакцыю на адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звезд» на IV квартал або 2-е паўгоддзе 2014 года. Прозвішча, імя, імя па бацьку. Падпіска аформлена і аплачана ў (адрэсненне сувязі) на IV кв. або 2-е паўг. 2014 года.

Даты Падзеі Людзі. 1790 год — нарадзіўся (горад Слаўгарад) Іван Іванавіч Грыгаровіч, беларускі гісторык, археограф, краязнаўца, рэлігійны дзеяч. 1934 год — нарадзіўся (горад Мінск) Геннадзь Георгіевіч Барташэвіч, беларускі партыйны і дзяржаўны дзеяч, дыпламат.

ЗАПРАШАЕМ НАВЕДАЦЬ НАШ СТЭНД на выставе «Будпрагрэс» з 09 па 12 верасня! Керамзит - тепло-и звукоизоляционный материал насыпной по 0,8 м³ и 0,05 м³.

Як чуюцца, так і пішацца? Тэлесеткі. «Беларусь 3» прапанава гаварыць на роднай мове без памылак 13 верасня на тэлеканале абдубавецка прэм'ера віктарыны «Размаўляем па-беларуску».

СЕННЯ Месяц Поўня 9 верасня. Месяц у сусор'і Цяльца. Сонца Усход Захад Даўжыня дня.

ЗАЎТРА Геамагнітныя ўзрушэнні. Віцебск 755 мм рт.сл. +10..+12°C. Мінск 748 мм рт.сл. +9..+11°C. Магілёў 752 мм рт.сл. +9..+11°C.

УСМІХНЕМСЯ — Колькі табе трэба, каб навучыцца вадзіць? — Прыкладна, 7—8.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА ЗАСНАВАЛІНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

